

Дарагі Максіме!

Мяне клічуць Фэдар Гал, я нарадзіўся ў сакавіку 1945 года ў канцэнтрацыйным лагеры Тэрэзін. Я ведаю цану свабоды. У лістападзе 1989 года ў Славакіі я быў сузаснавальнікам руху “Грамадскасць супраць гвалту” і ад пачатку ўваходзіў у яго кіраўніцтва. У 1990 годзе мы выйгралі першыя свабодныя выбары пасля дзесяцігоддзяў уціску і рэпрэсій. Гэта быў самы векапомны перыяд майго жыцця. Насуперак многім памылкам і пралікам, якія мы дапусцілі, гэта быў важны момант нашай мадэрнай гісторыі. Адважуся сказаць, што самы важны з канца другой усясветнай вайны.

Ужо больш як трыццаць гадоў мы жывем у адкрытым і дэмакратычным грамадстве. Гэта зусім не прагулка па расквітнелым садзе, але мы самі яго ствараем. Мы плацілі і па-ранейшаму плацім за гэта ахвяры.

Я сачу за падзеямі ў Беларусі з пашанай. Сачу за гісторыямі людзей, якія негвалтоўна супраціўляюцца гвалту. Я пачуваюся адным з вас. І я ўпэўнены, што ў сваім змаганні вы пераможаце.

Зычу асабіста Вам і ўсім Вашым блізкім адвагі, вытрымкі і здароўя.


Фэдар Гал

## Фэдар Гал (нар. 1945)

славацкі палітык і сацыёлаг, сузаснавальнік, а пазней старшыня руху “Грамадскасць супраць гвалту”.

Пасля сканчэння Сярэдняй хімічна-прамысловай школы ў Зліне некалькі гадоў працаваў рабочым на хімкабінатах, завочна вучыўся ў хіміка-тэхналагічным інстытуце ў Браціславе. У 1992 г. стаў доктарам эканамічных навук Вышэйшай эканамічнай школы ў Празе.

У часы ЧССР належаў да вядомых дысідэнтаў. У лістападзе 1989 г. актыўна ўключыўся ў Аксамітную рэвалюцыю ў Браціславе і сузаснаваў там грамадска-палітычны рух “Грамадскасць супраць гвалту”. У 1992 г., калі распадалася федэрацыя, пераехаў у Прагу, дзе сярод іншага вёў прадпрымальніцкую дзейнасць, заснаваў выдавецтва “G plus G” і тэлевізійную станцыю “NOVA”. З 2009 г. займаецца пераважна кінадакументалістыкай.



## Фэдар Гал



## Максім Знак



## Максім Знак (нар. 1981)

юрыст, эксперт некалькіх міжнародных праграм, напр. Усясветнага банка і Развіццёвай праграмы ААН.

У 2020 г. зрабіўся юрыстам выбарчага штабу Віктара Бабарыкі, пасля пачатку актыўных паслявыбарчых пратэстаў быў абраны ў прэзідыум Каардынацыйнай Рады, пасля чаго арыштаваны, супраць Максіма Знака высунута абвінавачанне ў закліку да дзеянняў, якія вядуць да падрыву дзяржаўнай бяспекі. У турме трымаў галадоўку. Жанаты, гадуе сына. Актыўна займаецца спортам (бег, трыятлон), піша і выконвае ўласныя песні.